



10 КРАСАВІКА 2010 г. СУБОТА № 71 (26679)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

«БЕЛАРУСЬ НА АЛІМПІЯДАХ У ЛОНДАНЕ І СОЧЫ ПАВІННА ЎВАЙСЦІ ў ДЗЯСЯТКУ СПАРТЫўНЫХ ДЗЯРЖАЎ»

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, выступаючы на алімпійскім сходзе, перадае БЕЛТА. Такую задачу для Мініспарту і турызму, усіх федэрацый, спартсменаў і трэнэраў паставіў Прэзідэнт Беларусі. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што гэта цалкам рэальна, калі зрабіць энэргічныя захады да кардынальнага паляпшэння ўсёй спартыўнай галіны краіны. «У нас ёсць для гэтага умовы, і людзей дастаткова. Вы павінны даць на летніх Алімпійскіх гульнях 25 медалёў, і 5 з іх — залатыя. За гэту лічбу мы павінны ўчапіцца. Я ж не прашу ў вас 100 медалёў. Дайце 25 на летний Алімпіядзе і да 5 на зімовых Алімпійскіх гульнях», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён падкрэсліў, што для дасягнення такіх вынікаў у краіне ёсць усе умовы, будуюцца сучасныя спартыўныя аб'екты, у спорт укладваюцца каласальныя сродкі. Аднак пры гэтым няма адпаведнай аддачы. «Мы топчамся на месцы і не дасягаем маштабнага прагрэсу ў спорце. Такое становішча асабіста мяне катэгарычна не задавальвае!» — заявіў Прэзідэнт. «Гомню, прасілі ў мяне крытыя футбольны манеж. Пабудавалі. Дзе чэмпіёны? — звярнуўся Аляксандр Лукашэнка да прысутных. — Так, ёсць праблемы. Але чаму пры агульных метадыках у адных атрымліваецца даваць высокія вынікі, а ў іншых не?» На яго думку, не хапае элементарнага: дысцыпліны, добраахвотнасці і адказнасці перад сваёй краінай. Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў перш за ўсё ад чыноўнікаў і функцыянераў дысцыпліны і парадку.

«У нас ёсць умовы, каб Беларусь у спорце ажыццявіла прыкладна такі ж прагрэс, як Кітай і Карэя», — сказаў Прэзідэнт.

«Скажу шчыра: мяне непакоіць, што пры такой увазе да спорту ў краіне, пры ўзрастаючых укладаннях фінансавых сродкаў у гэту галіну, часам нават на шкоду іншым, мы не атрымліваем адпаведнай аддачы», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Але ж кожны бюджэтны рубель, які мы ўкладаем у спорт, асабліва ў цяперашніх умовах, даецца вельмі няпроста. І ён павінен працаваць на імідж краіны, на тое, каб перамогай нашых спартсменаў рабілі Беларусь больш вядомай і аўтарытэтнай у свеце, каб узнімалі, у рэшце рэшт, дух нашага народа, з'ядноўвалі нацыю пачуццём горадасці, калі на міжнародных спаборніцтвах гуцьчы беларускі гімн і ўзімаецца наш сцяг», — лічыць Аляксандр Лукашэнка.

На працягу апошніх 16 гадоў на зімовых і летніх алімпіядых Беларусь стабільна ўваходзіць у лік 20 мацнейшых дзяржаў. Аднак Прэзідэнт лічыць, што гэтага недастаткова: «Прагрэсу ж няма, у дзясятку ўвайсці ніяк не можам. Але ж тое, што было добра ўчора, сёння нас не можа задавальваць». У якасці прыкладу ўсё большых поспехаў у вялікім спорце Аляксандр Лукашэнка прывёў Кітай, які ўсёго за некалькі гадоў дабіўся значных вынікаў. «Цудоўна разумее, што з кожным годам канкурэнцыя ў сусветным спорце становіцца мацнейшай, медалі завабываць усё больш складана. Атрымліваецца, што нашы канкурэнты развіваюцца, а мы стаям на месцы. Па асобных відах спорту ганебна страцілі лідарскія пазіцыі. Гэта, у прыватнасці, і канькабежны спорт, і лыжныя гонкі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Ён падкрэсліў, што тут справа не ў медалях і месцах. У многіх беларускіх спартсменаў не бачна імкнення да перамогі, жадання адстаяць гонар краіны і даказаць моці беларускага спорту. Прэзідэнт успомніў выступленне беларускіх хакеістаў на Алімпіядзе ў Ванкуверы, дзе, на яго думку, каманда не мела свайго стылю гульні і не правіла неабходных бойцоўскіх якасцяў. «Надшыюў час патрабаваць на вынік, за патрачаныя сродкі, за падмануныя надзеі балельшчыкаў», — падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў апошнія гады алімпійскі рух у краіне развіваецца дынамічна, спорту надаецца вялікае значэнне ў грамадстве і дзяржаве, ствараюцца спрыяльныя умовы як у сталіцы, так і ў рэгіёнах. Акрамя таго, практыка работы НАК рэкамендавана Міжнародным алімпійскім камітэтам для ўкаранення ў іншых краінах, што сведчыць аб пэўных поспехах Беларусі.

«Мы павінны вызначыцца, як будзем выпраўляць негатывіную сітуацыю ў тых летніх і зімовых алімпійскіх відах спорту, прадставіці якіх не здавальняюча выступілі на Алімпійскіх гульнях. Што неабходна зрабіць для таго, каб у Лондане і Сочы значна перагнучы вынікі, дасягнуць у Пекіне і Ванкуверы», — звярнуўся Прэзідэнт да ўдзельнікаў сходу. «Вядучыя спартыўныя краіны перайшлі да фарміравання новай навукова-тэхнічнай базы развіцця фізікультуры і спорту. Яна грунтуецца на выкарыстанні самых прагрэсіўных дасягненняў у фізічным выхаванні, псіхалогіі, біямеханіцы, біякібернетыцы і нанатэхналогіі, — адзначыў Прэзідэнт. — У нас ж навука дзейснай практычнай дапамогай спартсменам для заваявання высокіх вынікаў пакуль не аказвае».

Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што хоць у краіне створана антыдапінгавая агенцтва і свая лабараторыя, у нашых спартсменаў па-ранейшаму ўзнікаюць праблемы з допінгам. «Ніводны спартсмен не павінен выяжджаць на Алімпійскія гульні або чэмпіянат без папярэдняй антыдапінгавай праверкі», — падкрэсліў беларускі лідар. — Тут павінны быць дакладнай і бескампраміснай пазіцыя Нацыянальнага антыдапінгавога агенцтва».

«Надзвычай важнае пытанне — аптымальная нагрузка і сістэмнае выкарыстанне спартыўных збудаванняў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Яны павінны эфектыўна выкарыстоўвацца як для падрыхтоўкі і трэнеруікі прафесійных спартсменаў, так і для заняткаў масавай фізічнай культуры. Тут трэба знайсці разумны баланс». Прэзідэнт таксама запатрабаваў у бліжэйшы час правесці неабходную мадэрнізацыю спартыўнай базы ў Стайках і Раўбічах. «Гэта жамчужыны, спартыўныя брэндзі Беларусі! — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Мы павінны ў бліжэйшую пяцігодку давесці Стайкі да розуму». Акрамя таго, Прэзідэнт запатрабаваў да 2012 года ўвесці ў эксплуатацыю нацыянальны цэнтр фірыстайла для круглагадовага вучэбна-трэнеровачнага працэсу. «Не лепшая сітуацыя і ў тэнісе, — абурўся Аляксандр Лукашэнка. — Здаецца дакладваюць, што па ўсёй краіне пабудавана шмат кортаў, але замоўчваюць, што гэтыя корты ў асноўным прыватныя і працуюць не на спорт, а на камерцыйную выгаду».

Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў спартыўнай палітыцы Беларусі павінна вырашацца двухзадная задача: развіццё прафесійнага спорту і шырокае ўкараненне здаровага ладу жыцця ў грамадстве.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка не задаволены фізічнай падрыхтоўкай спартсменаў нацыянальных зборных. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, дзве мінулыя Алімпіяды даюць падставу прааналізаваць дзейнасць кожнай нацыянальнай каманды. Укладваюцца звыклія грошы ў алімпійскую падрыхтоўку спартсменаў, а яны нават не атрымліваюць алімпійскую ліцэнцыю. «У хакеі сёння трэба біцца. А нашы паехаў у Ванкувер не біцца, а пакатацца», — абурўся Прэзідэнт. «Выступленні ў лыжным і канькабежным спорце ў Ванкуверы — гэта проста ганьба!» — канстатаваў ён.

Беларускі лідар адзначыў, што ў Пекіне беларусы не выкарысталі залаты патэнцыял Кацяр'яны Карстан, Наталі Гелэх і Юліі Бічых у акадэмічным веславанні, Надзеі Асташчук — у лёгкай атлетыцы і цяжкаатлетта Андрэя Рыбакова. «За выключэннем жаночага баскетбола, ні разу не змаглі выйсці на Алімпійскіх гульні нацыянальныя каманды па гульнявых відах спорту», — паскардзіўся Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама звярнуў увагу на адсутнасць вынікаў у спартыўнай хадзьбе, жаночым спрынце, кіданні молата і жаночым мнагабой. «У спартыўнай гімнастыцы пасля выхаду з вялікага спорту Віталія Шчорбы і Івана Іванкова нашы спартсменкі не могуць бліснуць», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы. «А гімнастыкай займаюцца за 27 навуцальна-спартыўных устаноў і 190 трэнеруў краіны», — дадаў беларускі лідар.

У той жа час развіццё фірыстайла ў Беларусі забяспечвае ўсяго адна школа і 15 трэнэраў, якія даюць вынік сусветнага ўзроўню. «Вось і параўнайце эфектыўную работу каманды Мікалая Казеі з астатнімі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы таксама крытыкаваў адсутнасць мераў па развіцці ў Беларусі новых нідарэгіх зімовых алімпійскіх відаў спорту. З 18 дысцыплін, на якіх праводзіліся гульні ў Ванкуверы, беларусы прымалі ўдзел толькі ў 6. «Што нам сёння перашкаджае развіцца на добрым узроўні шорт-трак ва ўсіх абласных цэнтрах?» — заявіў Прэзідэнт. Паводле пераканання кіраўніка дзяржавы, трэба пераглядзець складны нацыянальны камандаў. «У іх павінны ўваходзіць сапраўдныя зоркі беларускага спорту», — сказаў ён. — Спартсмен павінен успрымаць права траліцы ў нацыянальную каманду як вялікі гонар». Асабліваю увагу Аляксандр Лукашэнка звярнуў на прапанову аб стварэнні інстытута маладзёжных нацыянальных камандаў як рэзерву нацыянальнай зборнай. Гэта ідэя выказваецца многімі спецыялістамі і, паводле слоў Прэзідэнта, заслугоўвае увагі.

Беларускі лідар таксама заклікаў Міністэрства спорту і турызму ў бліжэйшы час выпрацаваць канкрэтныя прапановы разам з федэрацыямі відаў спорту і органами мясцовай улады.

СТАР. 3

ПРАКАВЕТНАЕ



МЫ ЖЫВЫЯ, ПАКУЛЬ ПАМ'ЯТАЕМ

Напэўна, ніводзін дзень на нашай зямлі не здольны гэтак яднаць родных, сяброў, колішніх суседзяў і аднавіскоўцаў. Ён абавязвае, каб ля святых крыжоў і помнікаў згадвалі — ад каго род пачаўся, каму абавязаны жыццём, маліліся і за тых, хто так ці інакш спрычыніўся да нашых лёсаў.

І ў вялікіх гарадах, і ў самых маленькіх вёсках могілкі, прыбранныя і ўрачыстыя, зноў

стануць месцам незлічоных сустрэч. Нават калі гэтыя вёсачкі ўжо даўно не існуюць. Як, напрыклад, чарнобыльская вёска Даўляды ў Нараўлянскім раёне. Насуперак забяццю Радаўніцка нібыта ўскрасае яе. Ажывіць у гэтыя дні і дзясяткі іншых знішчаных Чарнобылем вёсак.

Каб ніколі не спыніўся гэты адвечны ланцужок памяці, да нас і прыходзіць Радаўніца.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



ПУСЦІЛА НА КВАТЭРУ
Мужчына з г.п. Целяханы (Івацэвіцкі раён) здымаў кватэру па вул. Яснай у жыгаркі Брэста. Калі ж кватэрант з'ехаў, то прыхпілі з сабой кухонную мэблю і мыльніцу са змшалымі кан.

Злодзея затрымалі. Высветлілася, што ён ужо быў асуджаны за крадзеж.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

СПАЧАТКУ БЮДЖЭТ, ТОЛЬКІ ПОТЫМ — ЗАРПЛАТА

ЛЕТАСЬ сярэдняя зарплата ў Беларусі складала каля 356 долараў — практычна на 56 умоўных адзінак менш у параўнанні з «дакрызіснае» 2008 годам. Прычым яшчэ больш адчужальнае зніжэнне было адзначана на бюджэтнай сфэры, і сам па сабе гэты факт ужо мае доволі лагічны наступствы. Як значнаць падчас Нацыянальнага савета па працоўных і сацыяльных пытаннях старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанід Козік, апошнім часам становіцца ўсё больш распаўсюджаным «перакачанне» работнікаў аховы здароўя, адукацыі і культуры ў рэальны сектар эканомікі. І часта тыя ж бюджэтныя галіны губляюць найбольш каштоўныя спецыялісты».

Медык шукае, дзе лепш
Як канстатуе ў прафсаюзах, на працягу мінулага года ў Беларусі ў пэўнай ступені удалося стрымаць рост цэнаў. Разам з тым, у цэлым ён склаў 13 працэнтаў. Пры гэтым сярэднестатыстычны паказчык быў перавышаны па такіх значных для кожнага пазіцыях, як малочныя прадукты і рыбапрадукты (18

працэнтаў), рыс (19 працэнтаў), пшанічная мука (19,6 працэнта), бульба (28,6 працэнта). Амаль на тую ж 28 працэнтаў падаражэл і лекі. Да таго ж кошт многіх імпартных медыкаментараў шырокага выкарыстання павялічыўся ця ўдвай.

Зразумела, што рост цэнаў маглі б «кампенсавать» заробкі. Але гэтага фактычна не адбылося: павелічэнне сярэдняй па краіне намінальнай зарплаты склала 12,6 працэнта, адпаведна, рэальны ўзровень аплаты працы «прайграў» інфляцыі. І перш-наперш гэта датычыцца бюджэтнікаў. Летась узровень тарыфнай стаўкі і разраду іх не змяняўся, як вынік, узровень рэальнай, з улікам росту цэнаў, зарплат па адукацыі знізіўся на 3,3, па ахове здароўя — на 3,8, па культуры — на 4,1 працэнта.

Зніжэнне судасноўнай сярэдняй зарплаты па бюджэтных галінах і прамысловасці адзначаецца ў год працягла час, у прыватнасці, з 2006 па 2009 год гэтыя судасноўны ў работнікаў аховы здароўя скараціліся з 80 да 71, работнікаў адукацыі — з 75 да 63, работнікаў культуры — з 73 да 67, — адзначае намеснік старшыні ФПБ Андрэй Лук'яновіч.

СТАР. 3

Аляксандр Лукашэнка перавыбраны прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэта

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка перавыбраны на чарговы тэрмін на пасад прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. Такое рашэнне аднаголосьна прынялі ўчора ўдзельнікі алімпійскага сходу ў Мінску, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Першым віцэ-прэзідэнтам НАК выбраны памочнік кіраўніка дзяржавы па пытаннях фізічнай культуры, спорту і развіцця турызму Ігар Заічкоў. Намеснікамі кіраўніка НАК сталі Геннадзь Аляксенка і Сяргей Ціцерын.

У склад выканкама НАК увайшлі Андрэй Асташэвіч, Юрый Бародзін, Алег Качан, Эліна Зверева, Георгій Катулін, Мікалай Куццоў, Марына Лобач і Аляксей Мірашынчык.

Удзельнікі алімпійскага сходу выбралі ў ганаровыя члены Нацыянальнага алімпійскага камітэта вядомых у міжнародным спартсменстве: фехтавальшчыка Алену Бяляву і Мікалая Алёхіна, лёгкаатлетку Марыю Іткіну і штангіста Валерыя Шарыя.

СОНЕЧНА!

Сёння ўдзень, на фоне павышанага атмасфернага ціску, захаваецца камфортнае надвор'е, паведаміла рэдакцыя галоўнага сіноптыка Гідраметцэнтра Волга ФІЯДАТАВА.

Тэмпература ў суботу 10—15, толькі на захадзе краіны 7—9 ціпла. У нядзелю цудоўнае сонечнае надвор'е ўсталяецца на ўсёй тэрыторыі краіны. Уначы 0—6 ціпла, месцамі да мінус 2, удзень 10—16. Раніцай туман. І ў панядзелак захаваецца добрае надвор'е. У аўторак удзень месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы і навалыніцы. Пахаладае. Тэмпература ўдзень стане ўжо 8—13, на поўдні краіны да 15. Сяргей КУРКАЧ.

Гранічны адпускныя цэны на малако, кефір, смятану і тварог будуць павялічаны ў Беларусі на 2 працэнты

Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства эканомікі.

БЕЛТА.

20 ЛІТРАЎ НЕБЯСПЕКІ

А дакладней, 20,4 літра экстракцыйнага опію, які лічыцца адным з асабліва небяспечных наркатычных рэчываў, знойдзена і канфіскавана праваахоўнікамі ў адным з прыватных дамоў на вуліцы Земляробчай у Мінску.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў аддзелены інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, па падарэзні ў вырабе гэтай брыдоты затрыманы двое сталічных жыхароў — 22-гадовага дачка гааспадыні жылыя і яе 25-гадовай, раней неаднаразова судзімы, сужыцель, абое не працуюць. Акрамя опію ў доме знойдзены раскіданыя прабіркы, брудны посуд і выкарыстаныя шпрыцы. Паводле меркавання супрацоўнікаў міліцыі, затрыманыя, якія, дарчы, знаходзіцца на ўліку ў наркалагічным дыспансэры, не толькі выкарыстоўвалі наркатык для сябе, але і актыўна рэалізавалі злёг.

А вось следчым аддзелам папярэдняга расследавання Фрунзенскага РУУС заведзена крымінальная справа ў адноснах да 22-гадовага мінчаніна і яго 18-гадовай сяброўкі: гэтая парачка ў кватэры на вуліцы Бурдэйнага арганізавала цэлы склад наркатычных і псіхатропных «штучкаў». Як паведаміла прэс-адфарэ Фрунзенскага РУУС Аля Галубовіч, тут былі знойдзены трамадол, кланазепам і экстракцыйны опіі. Падазроны таксама сцвярджаюць, што выкарыстоўвалі «дурман» толькі самі. Аднак, які лічыцца праваахоўнік, да сплывавання гэтых рэчываў яны прыцягвалі сваіх знаёмых і давалі ім сваё жыллі для сплывавання наркатыкаў.

Ігар ГРЫШЫН.

З-ПАД ВАРТЫ — ЗА 55 ТЫСЯЧ ДОЛАРАЎ

За такую суму хабару адвакат браўся дапамагчы жоңцы падазронага ў махлярстве.

Аднак у выніку сам апынуўся за кратамі: суд Партызанскага раёна сталіцы вынес вышэйшым адвакату адной з міноўкіх юрыдычных кансультацый прысут у выглядзе шасці з паловай гадоў пазбаўлення свабоды ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці.

Як паведаміла карэспандэнту «Звязды» операўнаважаны па асабліва важных справах Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі МУС Вераніка Пасмечыца, на лаве падсудных экс-служка Феміды апынуўся пасля таго, які быў затрыманы з доказамі віны ў момант атрымання незаконнага «ганарара» ў памеры 55 тысяч долараў ЗША. Злы жарт з адвакатам сыгралі свеклапасы і жаданне імгненна разбагацець за кошт аднаго махлярства. Прычым, самае цікавае, што «падзарабіць» ён вырашыў за кошт падазронага ў махлярстве, інтарсы якога прадстаўляў. Апошні быў заключаны пад варту, і для змянення яму меры стрымання вынаходлівы адвакат прапанаваў жоңцы свайго падапечнага вырашыць гэтае пытанне за круглую суму. Грошы, патлумачыў ён, нібыта павінны былі пайсці службовым асобам пракураторы. Аднак ажыццявіць задуманае прайдзешчы пераходзілі апераўтыўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі...

Ігар ГРЫШЫН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ АУКЦИОНА
КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПУХОВИЧСКОГО РАЙПО (ПРОДАВЕЦ)
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже недвижимого имущества: **Лот № 1:** торговый центр, об. пл. 2 247,6 кв.м, расположенный по адресу: Минская область, Пуховичский район, г.п. Руденск, ул. Советская, 15. Начальная цена с НДС (снижена на 20 %) — 641 472 000 бел. руб. Площадь земельного участка 0,2974 га. **Лот № 2:** магазин «Хозтовары», об. пл. 268,6 кв.м, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, п. Правдинск, ул. Зеленая, 16а. Начальная цена с НДС (снижена на 20 %) — 100 800 000 бел. руб. Площадь земельного участка 0,0685 га. **Лот № 3:** магазин ТПС, об. пл. 54,6 кв.м, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, д. Выемка. Начальная цена с НДС (снижена на 20 %) — 14 112 000 бел. руб. Площадь земельного участка 0,0255 га. Зататок в размере 10 % от начальной цены. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 13.01.2010. Аукцион состоится **22.04.2010 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **21.04.2010 до 17.00** по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.
Сайт в интернете: www.rlt.by.

7 Седьмая линия

Унитарное страховое предприятие
ГODOBOЙ БАЛАНС за 2009 год УСП «Седьмая линия»
«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, тел. (017) 289 92 56)

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
Основные средства	71,6	Источники собственных средств, всего	4708,2
Нематериальные активы	16,2	в том числе:	3372,0
Финансовые вложения, всего:	9526,5	уставный фонд	-
в том числе:		резервный фонд	31,3
инвестиции в дочерние общества		добавочный фонд	60,1
инвестиции в другие организации		фонд накопления	344,4
облигации и другие долговые обязательства	9526,5	фонд потребления	-
прочие финансовые вложения		целевое финансирование	-
Доля перестраховщиков в страховых резервах		нераспределенная прибыль прошлых лет	-
Дебиторы, всего:		нераспределенная прибыль отчетного года	900,4
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования		Страховые резервы и фонды, всего	10542,0
депо премий по рискам, принятым в перестрахование		в том числе:	
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	5648,5	страховые резервы	10528,1
прочие активы, всего		фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	7,8
материальные ценности и затраты	35,6	гарантийные фонды	6,1
денежные средства	5612,9	Кредиторы, всего	8,9
собственные акции (доли)		в том числе:	
прочие активы		кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	-
Непокрытые убытки прошлых лет		кредиторская задолженность по операциям перестрахования	-
Непокрытые убытки отчетного года		депо премий по рискам, переданным в перестрахование	-
БЕЛАНС	15262,8	заемные средства	-
		кредиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	8,9
		Прочие пассивы	3,7
		БЕЛАНС	15262,8

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2009 год УСП «Седьмая линия»

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
(220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, тел. (017) 289 92 56)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
I. Страхование жизни	010	3402,8
Страховые взносы (премии)	020	425,3
Страховые выплаты	030	-3327,8
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	040	70,0
Расходы на ведение дела	041	289,4
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050	-709,7
II. Страхование иное, чем страхование жизни (+ или -)	064	-
Страховые взносы (премии) — нетто перестрахование (+ или -)	067	-
Изменение резерва незаработанной премии — нетто перестрахование (+ или -)	068	-
Оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто перестрахование	069	-
Изменение резервов убытков — нетто перестрахование (+ или -)	092	

УТОЧНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(Взамен декларации, опубликованной в газете «Звезда» от 08.04.2010 г.)

Заказчик-Застройщик – ОАО «Минскпромстрой». Зарегистрировано Минским горисполкомом решение № 698 от 20 июня 2000 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100064639.

Лицензия № 02250/0464229, выдана Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и действительна до 15 марта 2014 года.

Адрес: 220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12.
Режим работы: понедельник – среда 8.45 – 17.45 (обед 13.00 – 13.45), пятница 8.45 – 15.45 (без обеда), четверг – не приемный день, выходной – суббота, воскресенье.

Выполняя функции Заказчика, в течение последних трех лет ОАО «Минскпромстрой» построены и введены в эксплуатацию объекты:
- жилой дом № 8 по ул. Тимошенко;
- жилые дома №№ 16, 20 по ул. Бурдейного;
- жилые дома №№ 89; 91; 75 по ул. Притыцкого.

Цель проекта – Строительство объекта «Многоэтажный жилой дом № 35 (по генплану), в микрорайоне «Дружба-1» по пр. Дзержинского» общей площадью 46 046,88 кв.м, в том числе общая площадь квартир – 39 238,74 кв.м.

Строительство осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.

Начало строительства объекта – IV квартал 2009 года.

Окончание строительства секции №№ 1 – 3 – март 2011 года; секция № 4 – июнь 2011 года.

Месторасположение объекта – Московский район г. Минска, микрорайон «Дружба-1», вблизи проектируемой станции метро, через пр. Дзержинского – гипермаркет «Простор».

Жилой дом запроектирован: 6-7-8-9-14 этажей, 13 подъездов, 16 лифтов, всего квартир – 487, из них: 1-комнатных – 65 шт., 2-комнатных – 195 шт., трехкомнатных – 219 шт., четырехкомнатных – 8 шт. На первом этаже – служебное помещение Товарищества собственников.

Гостевые парковки предусматриваются вдоль проезда и на дворовой территории. Парковочные места автотранспорта планируются в коммунальной зоне микрорайона. Благоустройство внутридворовой территории предусматривает игровое оборудование для детей, пешеходные дорожки, озеленение.

В состав общего имущества объекта входят: лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и подвальные этажи, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механические, электрические, сантехническое и иное оборудование общедомового назначения, находящееся за пределами или внутри жилых и

(или) нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры (в т.ч. внеплощадочные объекты инженерно-транспортного обеспечения дома), озеленения и благоустройства, помещение Товарищества собственников, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.

Конструкция здания – монолитный железобетонный каркас с плоскими монолитными перекрытиями с переносной сеткой колонн. Наружные стены – кирпич поризованный с утеплением. Окна – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 11.02.2009 г. № 329-5/09, получены положительные заключения КИАИГ 08.10.2008 г. № 10-08/146М, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды от 21.10.2008 г. № 02-6/2184.

Получено разрешение Госстройнадзора № 2-203Ж-046/09 от 17.09.2009 г. на производство строительно-монтажных работ.

Участок площадью 4,1008 га передан ОАО «Минскпромстрой» на основании решения Мингорисполкома № 1107 (п. 10) от 21.05.2009 года для строительства объекта. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка и возникновения права на него от 02.07.2009 г. № 500/1054-856.

Заключение договоров долевого строительства будет проводиться поэтапно, по неизменной на период действия договора цене объекта долевого строительства. На дату опубликования декларации и по 08 мая 2010 г. к долевого строительству предлагаются 31 квартира общей площадью 2990,70 м², расположенных на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 этажах, а именно: двухкомнатные квартиры площадью 77,74; 74,80 и 70,64 м²; трехкомнатные квартиры площадью 90,27; 90,48; 92,55; 92,74; 97,78; 98,05; 104,08; 105,35 и 105,15 м²; четырехкомнатная квартира площадью 134,07 м² по цене 2950 тыс. руб. за 1(один) кв.м.

Заказчиком-Застройщиком по строительству объекта выступает ОАО «Минскпромстрой». Функции генерального подрядчика исполняют филиалы ОАО «Минскпромстрой», выполняя при этом часть работ самостоятельно, а часть по субподрядным договорам со специализированными сторонними организациями.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходом работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, пер. Войсковой, 12, каб. 219, 304 или по телефонам 283 15 88; 283 15 78.

Генеральный директор В.С.Нехай

«ЛЮДЗЯМ НЕ ХАПАЕ УВАГІ!»

ТАК лічыць старшыня раённай арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту Галіна ЧАЯНКОВА. У Чыгуначным раёне Гомеля – адна з самых магутных раённых арганізацый – у ёй больш за 700 членаў. Грамадская прыватная арганізацыя з красавіка пачала працаваць у канкрэтна вызначаны час. Два разы на месяц – кожны другі і чацвёрты зацвер за 16 да 18 гадзін сюды, у БелДУТ, могуць звярнуцца грамадзяне з самымі рознымі праблемамі.



— Мы працуем у цесным кантакце з адміністрацыяй Чыгуначнага раёна, і таму разам са мной на прыёме і ідэалагі, і супрацоўнікі ЖЖГ, сацыяльныя службы. Бо звяртаюцца часцей за ўсё ці то стальныя людзі, ці то студэнты. Студэнты часцей за ўсё хвалюць размеркаванне, працэдураў ідавання і пытанні другой арганізацыі, часовага працэдураў ідавання. Звычайна ведаеш, што параці студэнты, які шукае працу, — у тым ліку канкрэтных арганізацый, іх адрасы. Заўсёды кажу, што не трэба бацца ехаць з Гомеля. Можна зрабіць кар'еру і ў раённым цэнтры. Ну а паколькі мы звязаныя з чыгункай, таму я заўсёды кажу: «Калі ёсць чыгунка, гэта ўжо не можа быць забыты Богам куток». Таму прыходзіцца даваць і чыста псіхалагічныя парадзі.

— Даламагае?
— Так, бо я прыводжу і асабіста свой прыклад — калісьці я паехала на размеркаванні ў глухую вёску. Таму і кажу: калі будзеце імкнуцца працаваць — усё ў вашых сілах, у тым ліку кар'ера. Што датычыцца другой арганізацыі — звычайна хочуч падрацаваць ці то ў летні, ці то ў вольны ад вучобы час. У нашай ВНУ добры будаўнічы традыцыі. І атрады працуюць не толькі ў Беларусі, але і на тэрыторыі былога Саюза. Што датычыцца падзарадку падчас вучобы — у нас ёсць кантакты з шэрагам падпрэміяў, якія заўсёды гатовы ўзяць студэнцтва на падрацоўку. Калі студэнт добра працуе, ён і ў сваёй ВНУ можа падрацаваць.

— Людзі стаяць задаюць, відаць, зусім іншыя пытанні.
— Галоўнае, што я зразу мела — людзям не хапае ўвагі. Іх трэба выслухаць, даць выгаварыцца. Вос адзін прыклад: да мяне прыйшла маці, у яе асуджаны сын і яна лічыць, што гэта няправільна. Мы разам разумеам, што праблема вырашаць адроз не магчыма. Але ж мы пагаварылі, я параіла ёй звярнуцца ў ГДУ — там ёсць так званая «юрдычная клініка». І атрады студэнты-юрысты даюць бясплатныя юрыдычныя кансультацыі. Чалавек пайшоў з удзячнасцю, што яго выслухалі. Прыходзіць ветэраны з просьбай — арганізуецце сустрэчу са студэнтамі. Былі перыяды, калі мы адшлі ад гэтага, аднак, ведаецце, з якой ахвотай студэнты слухаюць ветэраны!

— Відаць, прыходзіць да вас з праблемамі побытавымі?
— Я не сказала б, што імаат. Рач у тым, што гэтакую нашы ўлады надаюць дастаткова ўвагі. Кож у мех падытоўкі да 65-годдзя Перамогі да мяне, калі да прарэктара БелДУТа былі просьбы — вынесці будаўнічыя смецце ці падправіць штосьці пасля рамонт — дык гэта ж не праблема! З вялікімі праблемамі пакуль не звярталіся. Галоўнае — людзі павінны разумець, што яны патрэбны! Не толькі сваякам (а ў некаторых іх няма), але і іншым. Сёння ў нас ёсць тэўная колькасць грашовых сродкаў, якія мы можам накіроўваць на даламог тыма, калі яна патрэбна. За апошнія два месяцы мы правілі такія акты — павіншавалі вайнаў-інтэрнацыяналістаў, інвалідаў. Купілі для іх такія прыгожыя і цёплыя вінны і падарылі ім. Запрашалі мы і жанчын — удзельніц Вялікай Айчыннай вайны — сумесна з адміністрацыяй Чыгуначнага раёна і Саюзам жанчын. Зрабілі ім невялікі падарунок. Ім так важна, што пра іх памятаюць, для іх не мае значэння кошт падарунка! Не забываем мы і пра дзяцей — правілі шэраг ацый па раздачы філкеру і будзем працяваць такія сумесныя з ДАІ акты.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Абзац

▲ Беларусь плануе размясціць еўрааблагацый ў маі. Пра гэта паведаміў міністр эканомікі Мікалай Снапкоў.

▲ У Глыбокім п'яцігадовы малы падстрэліў свайго трохгадовага брата. Дзеці вырашылі пагуляць з пнеўматычнай стрэльбай бацькі. Падчас агляду новай «цацкі» п'яцігадовы хлопчык выпадкава стрэліў. Куля трапіла малодшаму брату ў руку.

▲ Аршанскі школьнік пакончыў жыццё самагубствам, скочыўшы з 9-га паверха. 17-гадовы вучань 11-га класа, інвалід першай групы, збіраўся ў школу, але узняўся на лесвічцы пралёт 9-га паверха свайго дома і скочыў з акна.

▲ Чкавава прыватызацыя ў Беларусі будзе працягнута. «Урад даць ліч год падамуць і ўкладзі чэкі ў ААТ», — сказаў старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Георгій Кузняцоў. Цяпер у Беларусі абмен чэкаў «Маёмасць» на акцыі шэрагу прадпрыемстваў у аддзяленнях «Беларусбанка» можна правесці да 1 ліпеня 2010 года.

Поўны абзац

▲ У нямецкім Аахене пастаўшчык мяса яа звячына прывёз у рэстаран адборны мясныя прадукты і меў намер атрымаць 400 еўра за папяродную пастаўку. Гаспадар рэстарана, аднак, заявіў, што на гэты момант у яго няма грошай. Паміж мясцаміна разгарэлася спрэчка, якія скончылася тым, што пастаўшчык вырашыў забраць назад усё «сваё мяса». Ён спустошыў халадільнікі і канфіскаваў нават тэя кавалкі, якія моклі ў марынадае, сзмажыліся на патыльні або ў духоўцы. Аднак гэтак яму здалосся недастаткова, і ён уварваўся ў залу рэстарана, дзе пачаў хапаць мяса прам з таралера наведальніцкаў, пакінуўшы 20 гасцей без вячэры.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звядзі» і Інфармагенцтваў.



«УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (организатор аукциона) 12 мая 2010 года ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже принадлежащего ОАО «Автокомбинат № 3» (продавец) здания пункта технического обслуживания автотранспорта (лит. 3 1/к-п) с инвентарным номером 500/С-32658, площадью 557,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Ванеева, д. 29.

Начальная цена – 1 550 000 000 белорусских рублей с учетом НДС. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток в размере 50 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, код 153001331, УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший самую высокую цену за объект продажи. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в следующем порядке: 100 000 000 белорусских рублей перечисляется покупателем продавцу в течение 20 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи, 35 процентов от цены продажи перечисляется покупателем продавцу до 01.07.2010, 35 процентов от цены продажи – до 01.08.2010, оставшаяся часть – до 01.09.2010.

Аукцион состоится 12 мая 2010 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 14.04.2010 по 10.05.2010 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 – УП «Минский городской центр недвижимости» (ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск); (017) 249 50 87 – ЗАО «Автокомбинат № 3» (ул. Ванеева, 29, 220094, г. Минск). Интернет: www.mgcn.by

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 29 апреля 2010 года ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже изолированного помещения (вспомогательное (подсобное) помещение № 1 Н общей площадью 251,14 кв. м, инвентарный номер 500/D-69495), принадлежащего ОАО «Камволь» и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Солпечная, д. 30.

Начальная цена – 682 964 100 белорусских рублей. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток в размере 60 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший самую высокую цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов указана в порядке проведения аукциона. Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Аукцион состоится 29 апреля 2010 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 14.04.2010 по 27.04.2010 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, 227 40 22.

А на падворку — дзік

Па сігналае работніцаў упрыянення апэратыўнага раэагавання Дзяржінспекцыі супрацоўнікі Слуцкага РАУС паблізу вёскі Амговічы спынілі аўтамабіль, вадзіцелем якога быў апэратар Слуцкай ЖКГ, што ехаў з пасажырам.

У багажніку знайшлося мяса дзіка, натуральна, без адпаведных дазвольных дакументаў на здабычу ці перавозку. У салоне былі і дзве паляўнічыя стрэльбы. А пры правядзенні следча-апэратыўных мерапрыемстваў на прыватным падворку брата аднаго з затрыманых быў выяўлены... дзік, што ўтрымліваўся ў няволі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

11 мая 2010 года ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5	Лот 6	Лот 7	Лот 8
1 Адрес земельного участка	Минский район, Хатехинский с/с, район деревень Хатехино – Новая Веска	Минский район, Новодворский с/с, вблизи автодороги М-4 Минск–Могилев на 14 км (право)	Минский район, Мачулицкий с/с, г.п. Мачулищи	Минский район, Ждановский с/с, п. Ратомка	Минский район, Папернянский с/с, д. Семково	Минский район, Мачулицкий поссовет, г.п. Мачулищи	Минский район, Сеніцкі с/с, д. Урожайная	Минский район, Сеніцкі с/с, д. Урожайная
2 Кадастровый номер	623687500001000100	623684300001000329	623655500001000303	623681708601002213	623685500001000418	623655500001000322	623686600001000220	623686600001000219
3 Площадь земельного участка	14,9999 га	10,0000 га	0,5004 га	0,8501 га	45,2011 га	1,9998 га	1,6808 га	0,3994 га
4 Срок аренды (лет)	51	49	51	40	99	51	71	71
5 Целевое назначение	Для строительства логистического центра	Для строительства гипермаркета с многофункциональной направленностью	Для строительства производственно-складских и технических сооружений для производства изделий медицинского назначения	Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса	Для строительства спортивно-туристического комплекса с объектами соцульбтыта	Под строительство производственно-складских и технических сооружений для пищевого производства	Для строительства гостиницы на 100 мест с рестораном на 150 мест	Для строительства оздоровительного центра с административным зданием
6 Сумма убытков и потерь с/х производства (рублей)	1 863 552 538	1 014 340 173	8 487 405	–	2 654 730 955	–	–	–
7 Расходы по подготовке документации (рублей)	6 449 085	3 623 656	1 827 820	2 151 045	5 887 558	3 084 162	833 751	1 050 643
8 Начальная цена права заключения договора аренды (Задаток (рублей))	359 028,60 доллара США возможно предоставление рассрочки 60 000 000	1 052 744 доллара США возможно предоставление рассрочки 180 000 000	35 851,36 доллара США	33 676,20 доллара США	10 315 381 доллара США возможно предоставление рассрочки 2 900 000 000	405 042 583 белорусских рубля	429 842 445 белорусских рублей	102 141 296 белорусских рублей
9			10 150 000	9 540 000		40 000 000	42 000 000	10 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 11.05.2010 г. в 9.00.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов 5.05.2010 г. Контактные телефоны (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.

Задаток перечисляется на р/с 3641000233719, Отделение № 537, г. Минск ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739, УНП 600068187, получатель Минский районный исполнительный комитет.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток.

Победителем аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для использования в целях, не свя-

занных с ведением сельского хозяйства, и расходы, оговоренные в условиях проведения аукциона. Договор аренды земельного участка заключается с победителем в течение 2-х рабочих дней после внесения им всех причитающихся платежей.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками.

Аукцион признается не состоявшимся в случаях если: заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками; ни один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не подял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем.

Документы, необходимые для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:

- заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков,
- заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет.

Кроме того, в комиссию представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
- представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения и засвидетельствованные в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованными в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

Представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованными в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

13 мая 2010 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5	Лот 6	Лот 7	Лот 8	Лот 9
1 Адрес земельного участка	Шомыслицкий с/с, д. Прилуцкая Слобода	Шомыслицкий с/с, д. Прилуцкая Слобода	Шомыслицкий с/с, д. Прилуцкая Слобода	Лощанский с/с, д. Бровка, участок № 36	Лощанский с/с, д. Бровка, участок № 37	Петришковский с/с, д. Новашино	Петришковский с/с, д. Новашино	Петришковский с/с, д. Новашино	Петришковский с/с, д. Шекы
2 Кадастровый номер	623688006601000405	623688006601000406	623688006601000409	623684001601000250	623684001601000251	623685707101000160	623685707101000141	623685707101000161	623685710101000003
3 Площадь земельного участка	0,1505 га	0,1503 га	0,1500 га	0,2499 га	0,2500 га	0,1527 га	0,1635 га	0,1741 га	0,2004 га
4 Целевое назначение	Для строительства и обслуживания жилого дома								
5 Расходы по подготовке документации (рублей)	511 340	511							

МОЖНА ЗРАЗУМЕЦЬ ЛЮДЗЕЙ...

Але не грэх і патрэбы гаспадаркі

ЛІСТ У НУМАР...

Добры дзень, любімая «Звязда»!
Па-першае, шчыры дзякуй за тое, што ты ўжо столькі гадоў ідзеш да людзей! А па-другое, дазволь і нам, які многім другім, звярнуцца да цябе па дапамогу.
Мы — людзі вясковыя. 20 гадоў жывём у калгаснай хаце. Заўсёды за ўсё своечасова плацілі. Але ж...
Не вам казаць — зарплата ў калгасе сціплая, а ў сям’і дзве дачкі. Цяпер яны жывуць у Мінску. Меншая ва ўніверсітэце яшчэ вучыцца, старэйшая — ужо закончыла, працуе (дакладней — адпрацоўвае 2 гадзі) ў архіве і атрымлівае 370 тыс. рублёў. З гэтай сумы 100 долараў даводзіцца плаціць за кватэру.

У такіх абставінах муж проста вымушаны быў шукаць іншую працу — з большай зарплатой...
А старшыня гаспадаркі нядаўна выклікаў нас і сказаў, што нам даецца 2 месяцы. Калі не выедзем з калгаснага дома самі, то нас будуць выслягаць з міліцыяй...
Не магу адзіць ад перажытага шоку. Найшо такое магчыма? А як жа 20 гадоў нашай працы? У тым ліку на гэтым, нашым (?) кавалачку зямлі? Як наш сад і прысады? Як тое, што муж сваімі рукамі, за свае грошы за 20 гадоў зрабіў? У той хаце, якую 20 гадоў таму нам даў, цяпер усё новае — столь, падлога, вокны, дзверы, печ, веранды, паровае ацяпленне і многае-многае іншае. Не кажучы ўжо пра падворак, на яго і хлявы, і гараж, і калодзеж...

Выкупіць гэта ўсё нам, быццам, дазваляецца, але кошт, казалі, будзе такі, што мы да смерці яго не выціпім...
І што ж атрымаем? Нейкае новае «Раскіданае гняздо». Адзін пан даў, другі захацеў і забраў назад? Янка Купала, пачатак ХХ стагоддзя...
Прабачце, калі ласка, за эмоцыі. Але яны, як нам здаецца, зразумелыя. Таму...
Ці маюць права выселіць нас з хаты, калі муж у калгасе ўжо не працуе?
А я па-ранейшаму вучу калгасных дзяцей? Загадзя дзякуем.

З павагай сям’я ШЧАРЫЦКІХ,
в. Покрашава, Слуцкі раён.

І КАМЕНТАР...

Юрыдычны бок справы патлумачыў вядоўца рубрыкі «Кватэрнае пытанне» сп. САВІЦКІ. Найперш, падкрэсліў ён, неабходна адзначыць, што згодна з ч. 3 арт. 48 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ніхто не можа быць адвольна пазбаўлены жылля, і гэта з’яўляецца гарантыяй захавання найважнейшага з правоў грамадзяніна — права на жыллё.
Таму скасаванне дагавора найму жылля памяшкання і высяленне грамадзян (а тым больш «з міліцыяй») дапускаецца толькі ў судовым парадку пры наяўнасці устаноўленых законам падстаў.
Жылёе памяшканне (дом), які займае сям’я зайнікаў, па ўсім відаць, мае статус службовага. Яно вылучаецца грамадзянам у сувязі з характарам іх працоўнай адносінаў. Карыстанне службовымі жыллымі памяшканнямі вызначаецца правіламі дагавора найму такіх памяшканняў. Ён, гэты дагавор, з’яўляецца тэрміновым і падлягае спыненню (скасаванню) у сувязі са стратай падстаў для прахаваньня ў службовым жыллым памяшканні.

Высяленне са службовых жыллых памяшканняў ажыццяўляецца па падставе, прадугледжаных Жыллёвым кодэксам Рэспублікі Беларусь і іншымі заканадаўчымі актамі. Работнікі, якія спынілі працоўныя адносіны з арганізацыяй, падлягаюць высяленню з гэтага жыллага памяшкання з усімі грамадзянамі, якія пражываюць з імі без выздзялення іншага жыллага памяшкання, акрамя выпадкаў, прадугледжаных Кодэксам (ч. 2 арт. 96). У прыватнасці, са службовага жыллага памяшкання без выздзялення іншага жыллага памяшкання не могуць быць выселены інваліды першай і другой груп, грамадзяне, якія маюць права на працоўную пенсію на ўзросте, сем’і памерлых работнікаў і інш... У тым ліку і тыя, што адрацавалі ў арганізацыі, што выдзеліла ім службо-

вае жылло, не менш як дзесяць гадоў.
У лісце, на жаль, не паведамляецца, на якіх умовах гэтай канкрэтнай сям’і прадастаўлялася дадзенае жылёе памяшканне. Але ў дагаворы найму яго, які правіла, заключаецца сельгасарганізацыя са сваім работнікам, павінен быць пазначаны і парадак карыстання, і правы статус дома, і тэрмін, на які ён выдзяляецца.
Выселіць людзей па той прычыне, што (як пішацца ў лісце) нейкі «пан захацеў і забраў» нельга ні ў яким разе.
Па тлумачэнні мы звярнуліся і да кіраўніка гаспадаркі. Як патлумачыла старшыня СВК «Агра-Замосце» Марыя Ігнацьеўна КАСАБУЦКАЯ, на вясцы цяпер кадравы голад. Патрабуюцца механізатары, спецыялісты... І яны як быццам ёсць — хто раней, хто пазней уладкоўваўся на працу ў гаспадарцы, атрымлівалі жыллё, потым (і, зразумела ж, не высляючыся) знаходзілі іншую працу — па розных прычынах, іх можна зразумець.
Але грэх не зразумець і патрэбы гаспадаркі...
Таму ўсім, хто ў ёй не працуе, але з’ямае дамы, было праланавана альбо вярнуцца назад, альбо напісаць заявы аб выкупе жылля. Механізм тут адрацаваны: прыяжджаюць спецыялісты БТІ, у кожным канкрэтным выпадку вызначаюць кошт.
Так што ў страху воляі чыліякі — ніхто нікога нікуды не высляе. А тым больш, калі ў сям’і, якая займае дом, нехта па-ранейшаму працуе на карысць гаспадаркі, у яго інтарэсах. Хай сабе і ў школе, на ФАПЕ, на пошце...
Астатнім жа трэба вызначыцца, трэба прыняць рашэнне — прыёмнае, цяжкае, складанае... Але іншага не дадзена. І першыя заявы аб выкупе жылля ўжо пастанулі.

...Каментарыяў да каментарыя, які быццам, няма? Валянціна ДУНАР.

ЛОГОЗИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. рублей)	Задаток (бел. рублей)	Расходы по документации
1	д. Кузевичи участок № 8 кадастровый номер 623284502101000061	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	6 250 000	625 000	1 290 604
2	д. Кузевичи участок № 9 кадастровый номер 623284502101000062	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	6 250 000	625 000	1 290 604
3	д. Кузевичи участок № 10 кадастровый номер 623284502101000063	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	6 250 000	625 000	1 290 604
4	д. Старое Городище участок № 4 кадастровый номер 623284506101000023	0,2391 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	5 977 500	598 000	1 290 604
5	д. Старое Городище участок № 5 кадастровый номер 623284506101000022	0,2391 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	5 977 500	598 000	1 290 604

Задаток перечисляется на р/с 3600619091105 в ЦБУ № 611 филиала 500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логоиск, МФО 153001601, УНН 600181551, Логозинский сельский исполнительный комитет. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести оплату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион состоится 14.05.2010 г. в 10.00 по адресу: д. Логоза Логойского р-на, Мінская обл., здание Логозинского сельского исполнительного комитета.
Контактные телефоны: 801774 56436, 56498.

«ЧАМУ Ё БЕЛАРУСІ НЯМА ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСАЎ ДЛЯ ПРАФЕСІЯНАГА КАМУНІКАВАННЯ НАСТАЎНІКАЎ?»

(Працяг дыскусіі, распачатай пасля артыкула Надзеі Нікалаевы «Прыцягальнасць прафесіі педагога ў грамадстве імяла зніжжаецца». Пачатак у нумарах за 17, 25, 27, 31 красавіка і 6 красавіка.)

На вялікі жаль, сумная сітуацыя склалася не толькі ў сельскіх школах, але і ў пазашкольных устаноўках. Пагадзіцеся, пазашкольнікі сёння выконваюць не менш важную заданню ў выхаванні падрастаючага пакалення, займаючы вопны час вучняў і даччы дадаткова адукацыі. Яны, як правіла, спрададуць «фанатыкі» сваёй справы, якія любяць сваю работу і перажываюць за яе!
Але якое ж становішча і статус у педагога-пазашкольніка сёння? Стаўка педагога-пазашкольніка складае каля 300 тысяч рублёў! Такім чынам, працуючы, напрыклад, нават на паўтары стаўкі, з усімі магчымымі надбаўкамі і максімальнай катэгорыі, сума зарплата кіраўніка гуртка пазашкольнай установы не перавышае 450—500 тысяч. Ужо не кажу пра так званае «пазабюджэтнае дзейнасць», бо даходзіць да абсурду. Дырэктары пазашкольных устаноў, якія знаходзяцца пад жорсткім прэсінгам свайго мясцовага кіраўніцтва, вымушаны даводзіць план па «пазабюджэтцы» кожнаму сваёму работніку для таго, каб выкачаць агульны план, распрацаваны ў аддзеле адукацыі для канкрэтнай установы. Прычым невыкананне гэтага так званага плана не прымаецца і пагражае ўсмяіжні прэспсіоннымі мерамі, аж да звальнення.

Цяпер дазвольце спыніцца на такой катэгорыі, як метадыст пазашкольнай установы. Гэта, як правіла, чалавек найвышэйшай педагагічнай кваліфікацыі, так званы настайнік настайнікаў. Яго стаўка з максімальным педагагічным стажам і вышэйшай катэгорыі складае 376 тысяч рублёў. Калі яму дазволена весці падлеглічную нагрузку па сумяшчальніцтве (як правіла, не больш за 6 гадзін на тыдзень), гэта яшчэ каля 140 тысяч. Агульную суму няцяжка падлічыць. Але мала таго, што метадыст, у адрэзненне ад іншых катэгорыяў сумяшчальнікаў (адміністрацыі, загадчыкаў аддзелаў і г.д.), не дазваляецца ажыццяўляць педагагічную нагрузку ў асноўны працоўны час, дык яшчэ і з надыходам летніх канікулаў гэтая нагрузка а, адпаведна, і грошы, аўтаматычна знікае. Водлугу ў метадыстаў самы кароткі сярэд педагагічных работнікаў — усюг 31 календарны дзень.

Кі таму цяпер адбываецца масавы адток спецыялістаў з сістэмы пазашкольнай адукацыі, асабліва мужчын? Ужо сёння немалую частку работнікаў гэтай сістэмы складаюць людзі пенсійнага ўзросту. Міжволі ўзнякне пытанне — што будзе заўтра? Наколькі хоціць цярпення і сілаў у педагогаў, якія цяпер працуюць і хочучы надалей працаваць у сістэме пазашкольнай адукацыі? Ці не прыняюцца такія ўмовы працы людзей з вышэйшай педагагічнай адукацыяй, закліканых выхоўваць падрастаючае пакаленне?
Метадыст адной з пазашкольных устаноў Віцебскай вобласці.

Перачытаўшы ўсе каментары, яшчэ раз пераканаўся, што на ўсёй беларускай прасторы адзіны і тыя ж праблемы ў адукацыі. Шкада, што калегі не адзначылі яшчэ адну. У Беларусі усё менш школ, дзе выкладаюць па-беларуску. Наколькі прыкра бацьчы, які хлосец ці дзяўчына, якія вывучаюць прадмет на роднай мове, пасуючы на розных іспытах толькі таму, што заданні пададзеныя на рускай мове. А наколькі складана настайніку, які працуе ў адной паралелі, рыхтаваць два варыянты планаў дыдактычнага матэрыялу (рускі і беларускі), перакладаючы з адной мовы на іншую, праблематычна абмянявацца матэрыяламі з калегамі, рыхтавацца да тама жа конкурсу? Большасць уваходных дакументаў — таксама на рускай мове. Мяркую, што не толькі энерганосыбы і прадукты харчавання з’яўляюцца стратэгічна важнымі для краіны. Умяцванне пазіцыі нацыянальнай мовы — воль яшчэ адзін важны складнік фундаменту любой дзяржавы.

Неаб’якваны.
А як вам такас: адну з міноскіх школ правяральшчыкі паўшчэтай за пераасход электраэнергіі, і кіраўніцтва школы дало настайнікам устаноўку — на занятках не ўключаць усё лампы, з трох павінага гарэць толькі адна (тая, што па-сярэдзіне), і ніхай асвятляе ўвесь клас. Тут не да клопату пра зрок вучняў, калі трэба эканоміць электраэнергію...
Алесь.

Чаму настайнік павінен з 21.00 да 2.00 патруляваць па вуліцах і выстоўляць школьнікаў па барак і дыскатэках? А дзе міліцыя? Я згодны патруляваць, але ніхай тады міліцыянер прыходзіць і праводзіць за мяне ўрок.
Андрэй Вячаслававіч, Дзятлаўскі раён.

У гэтым годзе мы спадзяваліся на меншую колькасць папер у сувязі з дэбаркарызацыяй, але ў рэчаіснасці на змену «маніторынгу» прыйшоў «параўнальны аналіз». Важнае новаўвядзенне: напрыканцы чвэрці на сайце аддзела адукацыі з’яўляецца інфармацыя аб сярэднім бале па кожным прадмце ў кожнай школе. Атрымліваецца своеасаблівы рэйтынг, на версёе якога знаходзіцца гімназіі і ліцы, а ўнізе, побач з апошнімі месцамі, стаіць «званочкі». І тым настайнікам, якія апынуліся ў канцы спіса, даводзіцца вельмі цяжка. Іх правярале і сваё, і раённае кіраўніцтва, завуч піша проціум паперак, а дырэктар апраўдваецца ў аддзеле адукацыі. Я не была пакуль у канцы рэйтынгу, але... Усё роўна нехта будзе апошнім. А каб не мардаваць правэркамі, лепш паставіць... добрыя адзнакі (дабрылі ў гэтым выпадку не з’яўляецца сінонімам слова «заслужаны»).

Не прыядзі Бог, калі ў каго-небудзь сярэдні бал у чвэрці будзе меншы за сярэдні бал у папярэдняй чвэрці. Мы пісьмова тлумачым зніжэнне нават на 0,01 бала. А дзеці ж не робаты, запраграмаваны толькі на рост. Адна матуля ў размовах са мной казала: «Мой сынок лепш стаў вучыцца, нават на матэматыцы атрымаў «шасціцёрку», але кажа, што не ведае, за што». Затое я цудоўна ведаю, што яго «шасціцёрка» — вынік пагоні за сярэднім балам. Ні «1» ні «2» балы паставіць вучню нельга, бо за гэта таксама выклікаюць у РАНА для тлумачэння. Атрымліваецца, што ў сучаснай школе дзейнічае зусім не 10-бальная сістэма ацэнкі ведаў.

Кажуць, што ў настайніку адпачынак вялікі... Калі б былі магчымаць з’ехаць на гэты час, то, магчыма, і адпачыў бы, а так спачатку трэба адбыць спразвадчу па прадмце, выхаваўчай рабоце, план работы рознаўроставых атрадаў, маршрут паходу, інфармацыю пра занятасць дзяцей падчас летніх канікулаў, аналіз кантрольных работ і... яшчэ нешта. Грошы за адпачынак даюць па частках. З адпачынку нас абавязкова выклікаюць для работы ў летніку (гэта 1 тыдзень), для работы з дзецьмі на практыцы (2-3 дні), пісаць штомесячную справаздачу аб рабоце рознаўроставага атрада (абавязкова з фотаздымкамі), рабіць рамонт, рыхтаваць клас для правэркі, потым трэба ехаць на жніўнянскія нарады настайнікаў.
Я хачу, магу, умою любіць і вучыць дзяцей, але мне перашкаджаю гэта рабіць.

М.П., Шчучынскі раён.

Што не усё «ладна ў школьным каралеўстве», сведчыць і тое, што большасць удзельнікаў дыскусіі на старонках «Звязды» падпісваюцца: «Адзін з настайнікаў...» Гэта, назаўва, найгоршае з таго, што адбываецца... Так, зорбак настайнікаў — адна з галоўных праблем школы, але, на мой погляд, не самая галоўная. Першае, што неабходна зрабіць, каб выратаваць школу, — вызваліць з-пад бюракратычнага прыгнёту. Школа сёння прыгнечаная і бязвольная. Такая школа ніколі не зможа выхаваць сапраўднага грамадзяніна сваёй краіны, бо настайнікі не адчуваюць свабоды вольнымі і творчымі асобамі. Чаму сваё сілы, талант, свой час настайнікі вымушаны марнаваць на розныя конкурсы, віктарыны, на афармленне вітрын магазінаў (школы абавязалі афармляць вітрыны магазінаў дзіцячымі творчымі работамі). «Хітом дня» можна прызначыць і адну з апошніх рэкамендацый абласнога ўпраўлення адукацыі. Кіраўніком гурткаў рэкамендавана стварыць пераменны склад гурткоўцаў, якія павіны хадзіць на заняткі гуртка, калі нехта з настанянага складу захвэрае. Найважнейшая справа — вызваленне школы ад бюракратычных справаздач, пастаянных рэйдаў-правэрак, ад усюг, што ніяк або вельмі слаба звязана з адукацыйным працэсам.
Пётр Патрыч Ахрэмчык.

Артыкул у нумары за 17 сакавіка прачыталі ўсім калектывам школы, вырашылі падкрэсліць усё, што дзіцячымі нас. У выніку падкрэслілі усё!!! Цяпер з неярпываюцю чакаем новы нумар газеты. Але мы крычым, а нас не чуюць!

ВЯСНА — ЧАС АБУДЖЭННЯ, РАЗМНАЖЭННЯ І ЦІШЫНІ

Урэдакцыю «Звязды» прыйшоў ліст з Магілёва ад Міхаіла Рыжанкова, у якім ён выказаў сваё меркаванне наконт палявання вясной. Аўтар сам з’яўляецца палюўнічым, і яго погляд на праблему заслугоўвае ўвагу. Гэты ліст — водгук на публікацыі «Зававы на крыві» і «Шкодзяць прыродзе не палюўнічыя...» («Звязда», 13.03.2010 г.).



Вясновае паляванне на пералётных гусей — тэма вельмі актуальная. Мы выступаем за ахову прыроды на ўсёх «перакрыжаваных», а на справе з-за грошай можама загубіць усё жывое. Калі вядзецца паляванне, ствараецца фактар неспакоя. Раёны ў маі-чэрвені праводзіліся месячнікі цішыні. Нават не вялася нарыхтоўка лесу і дрэў. А цяпер на магутных джыпах сучасныя палюўнічыя дэбаруюць да самых патаемных месцаў. А ў наваколлі раздзачка не адзіна-два стрэлы, а дзясяткі, сотні. Ліцэральна на днях аднаго знаёмы скажу, што купіць чатырыста патронаў і засумняваўся:

— Можна, хопіць?
А такіх палюўнічых у вяснову перыяд большасць, бо паляванне — задавальненне дарагое і не многія па кішэн. Такія людзі сталі палюўнічымі з-за таго, што гэта модна. Для іх штраф — драбяз. Галоўнае, каб было дазволена знаходзіцца ў палюўнічых угоддзях са стрэльбай, а там можна пастраліць не толькі гусей. І гэта для многіх не скарэз. І якое гэта спартыўнае паляванне, калі ўключаеш электрычны вабік і ўсе гусі ляцяць на цябе? Патрэбна схованка? 200

АРЫШТАВАНЫ ГУЛЬНЁВЫЯ АЎТАМАТЫ

Упраўленне Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК па Магілёўскай вобласці сумесна з аддзелам па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю Бабруйскага УУС арыштавалі 30 гульнёвых аўтаматаў у Бабруйску, якія належалі замежнаму прыватнаму гандлёва-забавульнаму прадпрыемству.
У час кантрольнай правэркі, паведаміў начальнік арганізацыяна-інспектарскага аддзела УДФР КДК па Магілёўскай вобласці Аляксандр ШАРОЎКІН, не было прад’яўлена пасведчання аб рэгістрацыі агульнай колькас-

цэ гульнёвых аўтаматаў, а гэта з’яўляецца парушэннем заканадаўства.
Кошт арыштаваных аўтаматаў перавышае 160 мільёнаў рублёў. Таксама апісана ўвядзенне прадпрыемства, атрыманая падчас незаконнай дзейнасці, у суме 1,8 мільёна рублёў.

Працікол аб адміністрацыйным правапарушэнні накіраваны ў суд: прадпрыемству пагражае штраф ад 100 да 500 базавых велічын з канфіскацыяй абсталявання, грошай, рэчэй і іншых каштоўнасцяў, якія з’яўляюцца стаўкай у гульні.
Ілона ІВАНОВА.

Натуральнае ўзаконьванне браканьерства. Хто на месцы будзе разбрацца? Асабіста я — супраць.
Алекс.

Для разумення сутнасці праблемы трэба пачаць паставіць пытанне і адказаць на яго: а навошта мы ўвогуле абмяжоўваем спосабы лоўні? Аднак: каб падтрымаць багацце і разнастайнасць рыбных запасав нашых вадаёмаў, Лагічна. Цяпер да вельмі актыўнае абмеркаванне самых розных праблем, у якіх бяруць удзел і кіраўнікі адукацыі.
Іван Сяргеевіч.

Хочацца сказаць шчыры дзякуй «Звяздзе» за распачату гутарку, за падараваную надзею на змены. І ніхай мне дарэўна Янка Купала, а хат хоцяцца перафразавачь яго:
А хто там ідзе, а хто там ідзе ў агромністай такой грамадзе? — Настайнікі...
А чаго ж захацелася ім, Пагарджаным век, але ўжо не нямымі? — Людзьмі заваца!
Аляксандра.

Не хацелася б, каб рэакцыя Міністэрства адукацыі была прыкладна такая: «Мы усё разумеем, сітуацыя складаная, будзем разбірацца і пастараемся ў бліжэйшы час прыняць меры...» А далей пакінуць усё, як было раней... Мы спадзяёмся на лепшае.
А.К. Батура.

Мы ўдзячныя ўсім настайнікам, якія не засталіся аб’яквымі, не прайшлі міма ўзнятых праблем і далучыліся да нашай неадзначанай, магчыма часам і залішне рэзкай, дыскусіі. Хтосць зняшоў магчымаць і час, каб зазірнуць на сайт «Звязды» і пакінуць там свае думкі на конт становішча, якое склалася ў школе. А хтосць з настайнікаў не паленаваўся выклікаць свае думкі і пачынаць. У агульным складнаваў мы атрымалі больш як сотню ва- шых лістоў і электронных паведамленняў. Зразумела, мы не можам усё іх размясціць на старонках газеты, таму просім за гэта ў вас прабачэння. Спадзімся, што вы не ў крывёдзе на нас і за тое, што пры падрыхтоўцы да публікацыі мы былі вымушаны скарачаць і рэдагаваць ва- шы паведамленні — такім чынам мы імкнуліся асвятляць у га- зете як мага больш шырокі спектр праблем і «балацьбы кропка», пра якія гадвалі неаб’яквыя педагогі. Але, паверце, што ніводнае ваша паведамленне, ніводны ліст не засталіся без увагі. Як мы і абяцалі раней, усё ўзнятыя ва- ми праблемы мы будзем абмяркоўваць з кіраўніцтвам Міністэрства адукацыі і ЦК Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі. Спадзімся, што дыялог атрымаецца канструктыўны.



часу ва ўстаноўле- ных урочышчах і па- лой на здароў’е. Пасля здабычы зве- ра карашок ад да- зволу неабходна здаць у вызначаны тэрмін. За парушэн- не — караць па ўсёй строгаасці.
Перавагу пры выдчы ліцэнзіі ад- даваць палюўнічым, якія пражыва- юць у дадзенай мясцовасці ці тым, хто знаходзіцца на ўліку ў палюўні- чым таварыстве гэтай рэгіёна.
І я не згодзен з Аляксандрам Ду- даранкам (аўтар артыкула «Шко- дзяць прыродзе за асаблівымі цяжкасцямі, ніхай гэта будзе паляванне на гусь ці качура. Усё тут трымаецца на падмане, а не на майстэрстве палюўнічага. Купіць за «бабкі» пад- садную, схавачца ў будане, які за мізэрную плату для ідуча наладзіць мясцоў жыхар, і калі качур пад- ляціць на крыв качкі-ашуканкі, за- біць яго (мэнавіта забіць, а не зда-

быць!). Гэта цяжкасці?!
Паляванне на вальдшніпа ў час цягі, магчыма, і можна дазволіць. Пры такім паляванні усё залежыць ад палюўнічага: выбар месца, умёнене страляць паміж галіў у кароткі прамежак часу, здольнасць у прыцэмку вызначыць адлегласць да тлушкі, якая хутка ляціць.
Гэта не толькі мой пункт погля- ду. Падчас асенне-зімовага сезону палявання, дві і проста пры кантак- тах з «братамі за зброй» вельмі часта ўдзімаецца гэтая тэма. Большасць схільная да аднаго: вясна — гэта час не для паляван- ня. Гэта час абуджэння прыроды, размнажэння і цішыні...
Міхаіл РЫЖАНКОЎ, Член БТПР з 1977 года.

Як бачым, і ў асяроддзі палюўнічых існуюць розныя погляды на паляванне вясной. Але праблема гэтая выходзіць за межы таварыства палюўнічых і рыбалоўцаў ці леспалюўнічых гаспадар- каў. Яна закранае усё наша грамадства.
У Лондане жыве 40 тысяч дзікіх лісі, і ніхто іх там не забівае, а ў нас калі ліса заскочыць у вёску, то абавязкова шалёная. У Германіі, толькі на тэрыторыі Баварыі, знаходзіцца 10 тысяч баброў, і там лічыць, што гэтыя зверкі з’яўляюцца ў прыродзе экалагічна- рыгуляроўшчыкамі, а калі ў нас сям’я баброў узвела хату, дык падзімаецца шум, што ніхы пачалі падтопілаць палі і сенажці.
Натуральны адбор ніхто не адмяняй, і калі чалавек не будзе адстойваць сваю жыццёвую прасторы, то не хутка асвоіць, на- прыклад, пацукі. Але ж праблема ў тым, што чалавек пазбаўляе жыццёвай прасторы ўсё жыццё істоты планеты.

Вось у Швецыі дазволілі адстрэліць ваўкоў, бо папуляцыя выйшла за разумныя межы. Ласі таксама ствараюць праблему, і без палюўнічых не абдысця. І ў нас дзікоў многа, але ж навошта душыць джымаі прасят?
Можна, з часам мы дарасцім да развядзнення фазанай і палявання на іх ці будзем атрымліваць задавальненне ад страляння па талерач- ка, а пакуль што неабходна, лічу, забараніць паляванне вясной.
Будзем спадзявацца.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

супрацоўнікі мікраінспекцыі забралі 422 у- ны, якія браканьер вылаўіў кашамі. Былі вылічаны аператыўнікі, бо браканьерства падладае пад асабліва буйное. За кожнага ўдна дая- дзёнца залічаны па 10 тыс. 500 рублёў, а гэта больш за 4 млн рублёў. Справа перададзена ў суд.
У ЧЫМ ВІНА СТРАУСАЎ?
Вартаўнік СААТ «ПМ і Кампанія», які жыў у в. Хоінікі Бярозаўскага раёна, уначы на фер- ме каля вёскі Кошыца забіў палкай 4 страусаў. Прадпрыемству нанесена страта ў суме 6 млн 436 тыс. рублёў.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

«НЕ Ё ДЗЯДУЛЯХ З ТРАДЫЦЫЙНЫМІ КАШАМІ ПРЫЧЫНА, А Ё ЛЕГАЛІЗАЦЫІ БРАКАНЬЕРСТВА!»

У нумары «Звязды» ад 8 красавіка быў змешчаны артыкул Сяргея Расолькі «Ці быць сеткам-2. Але ўжо з нацыянальным» каларытам». Гаворка ў ім вялася пра другую (пасля нядулай леташняй) спробу фактычнага, на думку многіх рыбалоўцаў-аматараў, узаконьвання сетак (чытай у больш шырокім сэнсе — браканьерства). Прычым цяпер ініцыятары гэтага кроку ўзялі на ўзбраенне такія паняцці, як... самаробныя (ручнай працы) традыцыйныя нацыянальныя прылады лоўлі рыбы, вы

«ІДЭА ЎЗАЕМАРАЗУМЕННЯ І ПРЫМІРЭННЯ ПАВІННА РАЗГЛЯДАЦА НЕКАЛЬКІ ШЫРЭЙ І, БЕЗУМОЎНА, З АХОПАМ МАТЭРЫЯЛЬНАГА БОКУ ПЫТАННЯ»

11 красавіка чалавецтва адзначае Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў

Немецкі горад Веймар асацыяваецца ў людзей з вялікімі традыцыямі буржуазнага гуманізму — тут жылі і творылі Гётэ, Шылер, Гердэр, Бах і іншыя выбітныя асобы. А ў ліпені 1937 года за некалькі кіламетраў ад горада нацысты пачалі будаваць адзін з самых жудасных і буйных канцэнтрацыйных лагераў — «Бухенвальд» было накіравана на стаць сімвалам варварства.

Менш за восем гадоў праз пачытаў і катанні лагера прайшоў чворы мільёна энвалюентаў. Да 65 тысяч з іх Бухенвальд стаў апошнім этапам жыццёвага, нярэдка кароткага, шлуху. Здэкама і цынізмам былі надліс на варотах лагера — «Кожнаму сваё».

Раніцай і увечары, а то пасярэдзіне дня ўсіх вязняў лагера выганялі на плацы газдзіма. У мароз, спёку, пад дажджом і снегам тысячы знішчэнняў людзей чакалі каманды разбіцца — нават аднойчы на працягу 18 гаўдзін.

Пасля лістападаўскага нагрому 1938 года, які ўвайшоў у гісторыю пад назвай «хрустальная ноч», толькі ў канцлагер Бухенвальд гестапа кінула за некалькі дзён каля 10 тысяч яўрэяў. Гэтыя вязні, размешчаныя ў лядзі спецыяльна пабудаваных і адгароджаных ад лагера баракаў, былі асуджаныя на існаванне ў неймаверна цяжкіх умовах. Усяго толькі за тры месяцы ў гэтым спецыяльным лагеры загінула каля 600 чалавек.

Насуперак міжнароднаму праву нацысты размясцілі ў лагеры савецкіх ваеннапалонных — першыя іх 2 тысячы прыйшлі ў лагера 18 кастрычніка 1941 года. З гэтага ж часу ў лагеры пачалося знішчэнне чыноўнікаў і афіцэраў.

Аднак канцлагер Бухенвальд звязаны не толькі з пакутамі і смерцю. Тут, за калючым дротам, вялі барацьбу антыфашысты з многіх краін. У выніку яны змаглі 11 красавіка 1945 года падняць

Прадстаўнікі і кіраўнікі міжнародных і нацыянальных аб'яднанняў ахвяраў нацызму і фашызму звярнуліся да кампаніі «Нямецкія чыгункі», якая з'яўляецца спадчынікам чыгункі нямецкага рэйху, з просьбай разгледзець пытанні «гістарычнай памяці, справядлівасці і гуманнасці».

Прынамсі, ахвяры фашызму і нацызму, што чыгунка нямецкага рэйху за паравозку 5 мільёнаў вязняў з СССР, краін Усходняй і Заходняй Еўропы атрымала даходы і прыбытак, прычым вагоны фактычна становіліся канцэнтрацыйнымі лагерамі на колах, а ад гвалтоўных дзеянняў аховы, голаду, холаду, адсутнасці вады і медыцынскай дапамогі загінулі тысячы дзяцей, жанчын, старых, ваеннапалонных. У сувязі з гэтым грамадскія аб'яднанні заклікаюць кіраўніцтва кампаніі «Нямецкія чыгункі» праявіць гістарычную памяць перад мільёнамі перавезеных і загінулых вязняў і адказнасьць перад сотнямі тысяч тых, хто застаўся пакуль жывы».

У звароце прыводзіцца прыкладныя падлікі таго, якія ж даходы атрымалі «чыгункі нямецкага рэйху»: за 2,5 мільёнаў вязняў з краін Усходняй і Заходняй Еўропы — 440 мільёнаў еўра, але з ўлікам вязняў з СССР гэтую лічбу прапануецца падвоіць. Грамадскія арганізацыі прапануюць таксама ўлічыць, што страты 10 тысяч чалавечых жыццяў пры

паўстанне і перамагчы сваіх катая. Таму дзень 11 красавіка адзначаецца як Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў.

Усё гэта ў гады Другой сусветнай вайны ў канцлагеры нацыстамі было кінута каля 18 мільёнаў чалавек з усіх краін Еўропы, 11 мільёнаў з іх загінулі. 4153 нашых сучасных і таксама прайшлі выпрабаванні канцлагераў — Асвенціма, Равенсбрука, Майданэка, Флосенбурга, Бухенвальда і іншых.

Нямецка-фашысцкія захопнікі знішчылі ў Беларусі 1 409 225 мірных грамадзян, 810 091 ваеннапалоннага, больш за 400 тысяч паганілі ў рабства. На тэрыторыі краіны было створана 220 лагераў, філіялаў, аддзяленняў, турмаў, гэта.

Беларускі рэспубліканскі фонд «Узаемаразуменне і примірэнне» выканаў пастаўленыя задачы і да 1 студзеня 2007 года поўнацю завяршыў выплаты дапамогі тым, хто працягнуў ад нацыянальна-сацыялістычна пераследванняў. Іх атрымалі каля 130 тысяч пацярпелых, якія пражываюць у Беларусі, Эстоніі і дзяржавах СНД.

Добрымі словам таксама хачу адзначыць дзейнасць грамадскіх арганізацый: Беларускай асацыяцыі былых няпоўнагадовых вязняў фашызму, якая ажыццяўляе 30 тысяч чалавек і якую больш за 10 гадоў узначальвае Ніна Лыч. Першасная арганізацыя створаная ва ўсіх раёнах і гарадах Беларусі, найбольш важкіх вынікаў дасягнулі Брэсцкая і Віцебская вобласці (кіраўнікі Раманенка і Ціханяў). Асабліва Столінскую раённую арганізацыю: да кіраўнікі Ніны Тарасевіч, гэтай сімпляі, але вельмі душэўнай жанчыны, цягнуцца ўсе 978 былых вязняў фашызму Столінскага раёна. Беларускі фонд «Узаемаразуменне і примірэнне» заўсёды надаваў і працягне надаваць увагу працы з грамадскімі арганізацыямі былых вязняў фашызму. Мы заўсёды знаходзімся

у курсе іх спраў і стараемся дапамагчы.

Хачелася б выказаць сардэчна ўдзячнасць і нізка пакланіцца кіраўнікам медыцынскіх устаноў, якія дапамагаюць пажылым людзям, у тым ліку і былым вязням нацызму — галоўнаму ўрачу Рэспубліканскага клінічнага шпітала інвалідаў ВАВ імя Машэрава Ірэне Масло, галоўнаму ўрачу Рэспубліканскага клінічнага шпітала інвалідаў ВАВ «Юрчава» Мікалаю Сакалоўскаму, галоўнаму ўрачу Гомельскага абласнога клінічнага шпітала інвалідаў ВАВ Алегу Іванчуку, галоўнаму ўрачу Магілёўскага абласнога клінічнага шпітала інвалідаў ВАВ Анатолю Вярышубскаму, начальніку медыцынскай службы 432-га Галоўнага ваеннага клінічнага шпітала Мінабароны Святаславу Савіцкаму.

Сёння фонд вядзе восем праектаў па лянчэнні і адрадуенні былых ахвяраў нацызму ў шпіталах для інвалідаў вайны, Мінабароны Беларусі.

Мы, безумоўна, падтрымліваем ініцыятыўныя, у прыватнасці, па дзялягах паміж ахвярамі нацызму і радземся за тую арганізацыю, якая дабіваецца ў гэтым поспеху.

Аднак ідэя ўзаемаразумення і примірэння павінна разглядацца, на мой погляд, некалі шырай і, безумоўна, з ахопам матэрыяльнага боку пытання. Мы ведаем, што трэба нашым падпалечым і гатовыя дапамагчы: вясной пры фондзе зноў адкрыцця атэка і майстэрня па вырабе акулараў. Неабходна перанаканіць і нямецкіх калегаў у гэтым, бо гэта неабходна вязням, яны маюць у гэтым патрэбу.

Хочацца пажадаць усім здароўя, мужнасці, цяпернасці, бацьраці дуку, даўгажыцця, шчасця.

Валенцін ГЕРАСІМАЎ, старшыня праўлення Беларускага рэспубліканскага фонду «Узаемаразуменне і примірэнне».

перавозках у адпаведнасці з сучаснымі нормаў і эканамічным эквіваленту складаць каля 2,2 мільярда еўра, а з ўлікам працэнтных ставак на даходы і прыбыткі на ўзроўні 1,5 % гаворка можа ісці пра 5 мільярдаў еўра.

Гэты зварот да кампаніі «Нямецкія чыгункі» падпісалі прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў былых ахвяраў фашызму з Польшчы, Украіны, Чэхіі, Казахстана, Латвіі, Малдовы, Арменіі, Узбекістана, Балгарыі, Эстоніі. Ад Беларусі зварот падпісалі Беларуска асацыяцыя былых вязняў фашызму, Беларуска грамадскае аб'яднанне яўрэяў, Беларуска грамадскае аб'яднанне ўсходняй працоўных», Беларуска асацыяцыя былых вязняў германскіх канцлагераў і ўдзельнікаў антыфашысцкага супраціўлення ў гады вайны.

Пакуль рэакцыя «Нямецкіх чыгункаў» на зварот не вядома, аднак брытанская газета The Times спаслаецца на прэс-сакратара Deutsche Bahn, які заявіў, што Deutsche Bahn AG не з'яўляецца гістарычным пераемнікам усходняй Германіі, але тым не менш Deutsche Bahn AG у поўнай меры ўсёдамаля сваю гістарычную адказнасць. Таму мы падтрымліваем розныя праекты праз фонд «Памяць, адказнасць, будучыня».

Павел БЕРАСНЕЎ.

у папярэдніх артыкулах, прысвечаных праблемам мінскіх помнікаў архітэктуры, мы распавялі прыкры выпадак. Будынак 1817 года па вуліцы Кірылы і Мяфодзія ў Мінску апошня некалькі гадоў стаў заняпаны. Некалі гэта было пажарнае дэпо, пасля — дэпо першай мінскай конкі. Не так даўно тут месціліся археалагічныя майстэрні. Пару месяцаў таму будынак сабралася рэканструаваць падпрямства «Мінская спадчына». І найперш, не маючы аніякіх дазволаў... зняло з будынка дах. Любы чалавек уявіць, што адбылося далей — двухсотгадовы помнік архітэктуры стала заліваць дажджом і талым снегам... А ў мінулы сераду галоўны інжынер «Мінскай спадчыны» Міхаіл Жых звярнуў да сяброў Рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры з просьбай... дазволіць «разабраць» будынак. Маўляў, аварыйны стан, захаваць немагчыма. Што гэта значыць, усім зразумела — папярэдні помнік архітэктуры на вуліцы Рэвалюцыйнай, 24а «Мінская спадчына» разбіраў экскаватарам.

Сябры Рады, неабякавава да спадчыны людзі, успрынялі пытанне эмацыйна. Калі старшыня Рады, намеснік міністра Віктар Кураш спытаўся, а дзе падзеўся дах будынка, навуковы кіраўнік Аляксандр Кропатаў, не мігнуўшы вокам, стаў выкручвацца: — Ну, разумеец, там гэта... ну... снег прадушыў дах — і, каб пазбегнуць абрушвання, давелася яго разабраць... Хтосці з сяброў Рады захікіяў, хтосці пачаў голасна абурцца. Бо ўсе ведалі, што гэта — хлусня. Будынак стаў у цэнтры Мінска, ва ўсіх на вачах. І ёсць фотаздымкі, што перад незаконным знічэннем даха ніякіх абрушванняў ці дзіраў у ім не было. Таму размова з «Мінскай спадчынай» перайшла на падвышаныя ноты.

— Далішэша існаванне будынка немагчымае, ёсць тэхнічнае заключэнне пра аварыйны стан. Таму прашу вас дазволіць разборку будынка. Фізічны стан падмурка не дазваляе пракаласці там камунікацыі... — прасіў галоўны інжынер «Мінскай спадчыны» Міхаіл Жых.

— Пачкавай, пачкавай, — перапуніў таварыш Жых галоўны архітэктар Мінска Віктар Нікіцін. — Як вы сам гэта ні было сумна і не хачелася гэтага рабіць, я выкажу сваё меркаванне. Дом № 8 захаваецца. І не трэба расказваць казі шаталту «гэта вельмі складана». Дык што, занысціць усё і збудавач на нова? Думайце! Думайце! Мы ставяць задачу: захаваць! Думайце, як гэта зрабіць!

— Віктар Дзмітрыевіч проста зняў у мяне з языка... — умяшаўся намеснік міністра спадар Віктар Кураш. — Такое адчуванне, што вы ў гэтым горадзе не жывяце! У вас да ўсяго адзін падыдох: разабраць і нанова пабудавач... — Усе павінны ўваходзіць у вашае становішча, — працягнуў спадар Нікіцін. — Трымайце! А што — гэта вы не можаце ўтрымаць, тут глыбока, тут нізка, тут бярэю на галаву ўпа... Ідзіце — думайце! Вас што, спадарожнік прымушаюць праектаваць за 30 секундаў? Думайце!! Ідзі не хапае? Дык запраіце тады каго!

Міхаіл Жых не губляў надзеі атрымаць дазвол на руйнаванне дома: — Я б хацеў звярнуць увагу на вынікі даследаванняў фізічнага стану пабудовы... Віктар Нікіцін не стрываўся: — Магчыма, я буду вельмі катэгарычны, але мы ведаем, як гэта ўсё робіцца. Усё вельмі проста: як замовіш — так і зробіць. Хочаш адмоўнае — атрымае адмоўнае, хочаш станоўчае — табе зробіць станоўчае заключэнне. Вы кажаце, глыбіня камунікацыі ў 5 метраў? Калі мы будавалі гатэль «Еўропа», высветлілася, што два суседнія будынкi проста вясцях у паветры. Ну і што, запраілі метрабудуўнікоў, зрабілі ахаладжэнне, сціжлі... А што нам было, кансерваторыю

разбурыць?! Таму я вам паўтараю: восьмы дом трымаць! У нас у гэтай частцы горада ўжо мала чаг старадаўняга засталася, а вы пракумаеце на разборку! Намеснік міністра Віктар Кураш падвёў рэсу, звяртаюцца да навуковага кіраўніка аб'екта Аляксандра Кропатава. — Аляксандр Мікалаевіч, ніводнага кроку па разборцы будынка каб не было!.. Каб пасля не паставілі перафакт, што нешта завалялі, што можна было захаваць. — Вельмі шкава, які ў «Мінскай спадчыне» увугле працэнт разборкі і захавання будынкаў, а які працэнт навабудаву?! — рытарычна запытаўся ў М. Жыха старшыня Грамадскай камісіі па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны, былы міністр культуры Анатоль Бутэвіч. Пытанне засталася без адказу.

— Віктар Іосіфавіч, — звярнуўся Анатоль Бутэвіч да Віктара Кураша, — звярніце ўвагу, што зняў дах, не маючы на гэта дазволу. Дзе

«Вам задача — захаваць будынак. Думайце!»

Чарговае пасяджэнне Рады пры Міністэрстве культуры прайшло эмацыйна і напружана: «Мінская спадчына» прасіла дазволу зруйнаваць будынак 1817 года

У папярэдніх артыкулах, прысвечаных праблемам мінскіх помнікаў архітэктуры, мы распавялі прыкры выпадак. Будынак 1817 года па вуліцы Кірылы і Мяфодзія ў Мінску апошня некалькі гадоў стаў заняпаны. Некалі гэта было пажарнае дэпо, пасля — дэпо першай мінскай конкі. Не так даўно тут месціліся археалагічныя майстэрні. Пару месяцаў таму будынак сабралася рэканструаваць падпрямства «Мінская спадчына». І найперш, не маючы аніякіх дазволаў... зняло з будынка дах. Любы чалавек уявіць, што адбылося далей — двухсотгадовы помнік архітэктуры стала заліваць дажджом і талым снегам... А ў мінулы сераду галоўны інжынер «Мінскай спадчыны» Міхаіл Жых звярнуў да сяброў Рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры з просьбай... дазволіць «разабраць» будынак. Маўляў, аварыйны стан, захаваць немагчыма. Што гэта значыць, усім зразумела — папярэдні помнік архітэктуры на вуліцы Рэвалюцыйнай, 24а «Мінская спадчына» разбіраў экскаватарам.



— Віктар Дзмітрыевіч проста зняў у мяне з языка... — умяшаўся намеснік міністра спадар Віктар Кураш. — Такое адчуванне, што вы ў гэтым горадзе не жывяце! У вас да ўсяго адзін падыдох: разабраць і нанова пабудавач... — Усе павінны ўваходзіць у вашае становішча, — працягнуў спадар Нікіцін. — Трымайце! А што — гэта вы не можаце ўтрымаць, тут глыбока, тут нізка, тут бярэю на галаву ўпа... Ідзіце — думайце! Вас што, спадарожнік прымушаюць праектаваць за 30 секундаў? Думайце!! Ідзі не хапае? Дык запраіце тады каго!

Міхаіл Жых не губляў надзеі атрымаць дазвол на руйнаванне дома: — Я б хацеў звярнуць увагу на вынікі даследаванняў фізічнага стану пабудовы... Віктар Нікіцін не стрываўся: — Магчыма, я буду вельмі катэгарычны, але мы ведаем, як гэта ўсё робіцца. Усё вельмі проста: як замовіш — так і зробіць. Хочаш адмоўнае — атрымае адмоўнае, хочаш станоўчае — табе зробіць станоўчае заключэнне. Вы кажаце, глыбіня камунікацыі ў 5 метраў? Калі мы будавалі гатэль «Еўропа», высветлілася, што два суседнія будынкi проста вясцях у паветры. Ну і што, запраілі метрабудуўнікоў, зрабілі ахаладжэнне, сціжлі... А што нам было, кансерваторыю

разбурыць?! Таму я вам паўтараю: восьмы дом трымаць! У нас у гэтай частцы горада ўжо мала чаг старадаўняга засталася, а вы пракумаеце на разборку! Намеснік міністра Віктар Кураш падвёў рэсу, звяртаюцца да навуковага кіраўніка аб'екта Аляксандра Кропатава. — Аляксандр Мікалаевіч, ніводнага кроку па разборцы будынка каб не было!.. Каб пасля не паставілі перафакт, што нешта завалялі, што можна было захаваць. — Вельмі шкава, які ў «Мінскай спадчыне» увугле працэнт разборкі і захавання будынкаў, а які працэнт навабудаву?! — рытарычна запытаўся ў М. Жыха старшыня Грамадскай камісіі па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны, былы міністр культуры Анатоль Бутэвіч. Пытанне засталася без адказу.

— Віктар Іосіфавіч, — звярнуўся Анатоль Бутэвіч да Віктара Кураша, — звярніце ўвагу, што зняў дах, не маючы на гэта дазволу. Дзе

ж будынак не стане аварыйным, калі ён без даха стаць ужо паўзімай!.. Чаму ідзе падмена паняццяў? За каго яны нас прымушаюць?! — Хачу нагадаць, што заключэнне аб аварыйным стане — гэта не рэкамендацыя да разборкі, гэта — рэкамендацыя да ўмацавання канструкцыі! — паведаміла намеснік начальніка Упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Аксана СМАТРЭНКА. — Мы разглядалі матэрыялы і лічым, што будынак можа быць захаваў пры пэўных захадах па ўмацаванні.

Віктар Кураш даручыў Упраўленню ўзяць пытанне, даслоўна, «на асаблівы, штодзённы кантроль». Парадаксальна, але Міхаіл Жых так да канца пасяджэння і працягнуў угаворваць Раду дазволіць яму «разборку» будынка. Рада засталася непаспяханай. І, дзякуючы богу, «Мінская спадчына» абавязана выконваць рашэнні Рады.

Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

УРОКИ ГІСТОРЫИ, УРОКИ МУЖНАСЦІ

9 красавіка, напярэдадні Дня Катастрофы і Гераізму еўрапейскага яўрэйства, у Мінскім яўрэйскім абшчынным доме адкрылася фотавыстава «Халакост. Погляд праз 65 гадоў».

70 фотаздымкаў умоўна падзелены на дзве часткі. Чорна-белыя — архіўныя, зробленыя нямецкімі салдатамі ў гады Другой сусветнай вайны. На іх Віцебск 1941—1942 гадоў: гэта, ахвяры, разбурэнні. Другая частка выставы — каларыявыя фотаздымкі, зробленыя ў гарадах і вёсках Віцебшчыны. Яны распавядаюць пра помнікі, усталяваныя ў месцах гібелі ахвяр Халакосту, пра ветэраннаў вайны і Праведнікаў народаў свету, іх дзяцей і ўнукаў. Аўтары работ **Аркадзь Шулман**,

Дзясня Багарад, Кацярына Шульман-Багарад. Выстава арганізавана Яўрэйскім культурным цэнтрам «Мішпах» («Сям'я») і Віцебскім абласным краязнаўчым музеем пры фінансавай падтрымцы фонду Task Force (Міжнародная арганізацыя па супрацоўніцтве ва ўвекавечванні і вывучэнні Халакосту).

Дзень Катастрофы і гераізму еўрапейскага яўрэйства адзначаецца ў памяць пра шэсць мільёнаў яўрэяў, знішчаных нацыстамі ў гады Другой сусветнай вайны. Гэтая рухомая дата звязана з яўрэйскім календаром. З 50-га гадоў мінулага стагоддзя яна адзначаецца 27-га нисана і прымеркавана да пачатку паўстання ў Варшаўскім гета. Сёння гэты дзень прыпадае на 11 красавіка і супадае з Міжнародным днём вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў.

Менавіта 11 красавіка 1945 года ўвесь Бухенвальд, даведаўшыся пра набліжэнне саюзных войскаў, паднялі інтэрнацыянальнае ўзброенае паўстанне.

— Дзеяцца, так даўно гэта было, — кажа **PR-менеджар Мінскага яўрэйскага абшчыннага дома Валенціна МАРОЗ**. — Але толькі не для тых, хто прайшоў праз жахі фашысцкіх засценкаў, Бягарафі гэтых людзей — сапраўдныя ўрокі мужнасці для маладога пакалення.

На тэрыторыі Германіі і акупаваных ёю краін дзейнічала больш за 14 тысяч канцлагераў. За гады Другой сусветнай вайны праз лагеры смерці прайшлі 18 мільёнаў чалавек, з іх 5 мільёнаў — грамадзяне Савецкага Саюза.

Выстава «Халакост. Погляд праз 65 гадоў» будзе экспанавана ў Музеі гісторыі і культуры яўрэяў Беларусі (Мінск, вул. Веры Харужай, 28) ўсяго два тыдні — да 25 красавіка.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Ёсць нагода!

ДЗЕНЬ ЗАПАЛКІ

Гісторыя здабывання агню пачынаецца з самых старажытных часоў, аднак толькі ў канцы XVIII стагоддзя сталі з'яўляцца прыстасаванні для яго атрымання, заснаваныя не на першабытных спосабах (трэнне, удар), а на хімічных рэакцыях. У 1816 годзе былі зроблены першыя спробы выкарыстаць для атрымання агню фосфар, але першыя сапраўдныя запалкі былі вынайзваны 10 красавіка 1833 года, калі ў масу для залпавак выкарыстоўвалі ўзбуджаны жоўты фосфар. Менавіта гэты дзень і лічыцца днём нараджэння першай запалкі!

Ёсць розныя меркаванні наконт таго, хто і быў той геніяльна чалавек, які вынайшаў такую прастую, здавалася б, і ў той жа час такую неабходную дробязь. Венгры лічаць вынаходнікам Янаша Ірыні, французцы — Шарля Сарыя, англічане — Джона Уолкера, немцы — Іагана Камерэра.

Спіс можна працягваць... Разабрацца сёння ўжо няпроста. Дакладна вядома толькі, што першыя ў свеце запалкі з галоўкамі з фосфару прыдумаў француз Шарль Сарыя ў 1831 годзе. Але мала зрабіць адкрыццё ці прыдумаць штосьці новае, трэба яшчэ атрымаць на сваё вынаходніцтва патэнт (дакумент, які замацоўвае права распрацоўшчыка на яго вынаходніцтва). На жаль, Шарль Сарыя не змог узяць патэнт, у яго не было грошай. Так вець тады і не даведзася, што можна запальваць агонь з дапамогай запалкаў з фосфарнай галоўкай.


Аднак не варта забываць, што правобразы першых запалкаў з'явіліся яшчэ ў 577 годзе ў Кітаі, у час асады імператарскага палаца. Прыдворным даваўся шукаць сродкаў, каб распаліць агонь, прыгатаваць ежу і абагрэцца. Для таго, каб здабыць агонь, у той час ужо было вядома адно прыстасаванне, якое вельмі нагадавае сённяшнія запалкі. Гэта былі невялікія сасновыя палачкі, якія акнулі ў распушленую серу, а затым добра высушвалі. Калі чыркай такой палачкай па чым-небудзь цвёрдым, то яна загаралася. Палочкі распальваннем агню ў старажытным Кітаі займаліся спецыяльныя рабы, то і гэтак прыстасаванне спачатку называлі «рабом, які прыносіць агонь». Вельмі хутка гэтак вынаходніцтва выйшла за межы імператарскага палаца і атрымала новую назву — «палачка, якая запальвае».

Першыя ж звесткі аб з'яўленні запалкаў у Еўропе адносяцца да 1530 года. Хутчэй за ўсё, на наш кантынент іх завезлі падарожнікі, якія наведвалі Кітай па шляхах Марка Пола (з многіх крыніц вядома, што ўжо ў XIII стагоддзі запалкі шырока прадаваліся ў розных гарадах Паднябеснай вулічным гандлярамі).

У 1681 годзе англічанін Роберт Броўн апуніў лучыну, пакрытую серай, у сумесь серы і фосфара. Так чалавецтва яшчэ на крок наблізілася да вынаходніцтва сучасных запалкаў. Праўда, запалкі Броўна ігралі так імгненна, што гэтак вынаходніцтва было непрыктымным — ім нічога не паспявалі падпаляць. У 1833 годзе вынаходніцтва Сарыя, пра якое мы гаварылі вышэй, адкрыў нямецкі хімік Камерэр Яму ўдалося скаласці такую хімічную масу, якая лёгка ўспыхвала пры трэнні аб шурпату паверхню. Спрытныя венецыйскія фабрыканты Эмері і Прээльш купілі ў немца гэтак вынаходніцтва і першыя ў Еўропе сталі вырабляць запалкі фабрычным шляхам і прадаваць іх. Але была адна праблема: белы фосфар, які выкарыстоўваўся ў вытворчасці, — вельмі небяспечны для здароўя рабочых, таму яго давалася забараніць міжнародным дагаворам 1906 года. Пасля гэтага ў вытворчасці вырашлі прымяняць нябядвіты чырвоны фосфар. Такім чынам з'явіліся першыя бяспечныя для здароўя запалкі. Першыя запалкі, якія запальваліся шляхам трэння аб спецыяльна прапрацаваную паверхню, былі зроблены ў Швецыі. Там дадмуцалі наносіць чырвоны фосфар не толькі на драўляную палачку, але і на паверхню карабка. «Шведскімі» запалкамі мы і карыстаемся сёння.

Дарэчы, ці можна развесці агонь мокрмі запалкамі? Аказваецца, можна. Такія запалкі яшчэ ў гады Другой сусветнай вайны вынайшаў адзін амерыканец. Паколькі для вядзення баявых дзеянняў у тропіках на ўзбярэжжы Ціхага акіяна з-за частых дажджоў звычайныя запалкі былі непрыгодныя, то нехта Райманд Кадзі прыдумаў спецыяльнае пакрыццё для іх, якое захоўвала здольнасць запалкі даваць агонь нават праз восем гаўдзін знаходжання пад вадой.

Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.



Ці атрымаюць грошы ахвяры нацызму ад «Нямецкіх чыгункаў»?

Прадстаўнікі і кіраўнікі міжнародных і нацыянальных аб'яднанняў ахвяраў нацызму і фашызму звярнуліся да кампаніі «Нямецкія чыгункі», якая з'яўляецца спадчынікам чыгункі нямецкага рэйху, з просьбай разгледзець пытанні «гістарычнай памяці, справядлівасці і гуманнасці».

Прынамсі, ахвяры фашызму і нацызму, што чыгунка нямецкага рэйху за паравозку 5 мільёнаў вязняў з СССР, краін Усходняй і Заходняй Еўропы атрымала даходы і прыбытак, прычым вагоны фактычна становіліся канцэнтрацыйнымі лагерамі на колах, а ад гвалтоўных дзеянняў аховы, голаду, холаду, адсутнасці вады і медыцынскай дапамогі загінулі тысячы дзяцей, жанчын, старых, ваеннапалонных. У сувязі з гэтым грамадскія аб'яднанні заклікаюць кіраў

